



Запрашае субота, 30 лістапада

Тэма: Дзень традыцый і вынікаў

Змест работы	Клас	Месца правядз.	Час	Адказныя
Прагляд фільма з наступным абмеркаваннем “Сядай побач, Мішка” (да 80-годдзя Перамогі)	1 – 4	кабінет пач.клас.1	10.00-10.45	Лапука В.А.
Конкурсная праграма “Давайце жыць дружна”	5-7	кабінет хіміі	11.00- 11.45	Хоміч А.А.
Гутарка-разважанне “Беларускія традыцыі”	8-11	кабінет бел.мовы	12.00-12.45	Лашкевіч Г.К.
ФАКУЛЬТАТЫВЫ:				
ф. “Мы – самі”	7	кабінет руск.мовы	9.0-9.45	Карунас В.М.
ф. Здаровы лад жыцця	9	кабінет фізікі	10.00-10.45	Карунас В.М.
ф. Здаровы лад жыцця	8	кабінет фізікі	11.00 -11.45	Карунас В.М.
ф. Уводзіны ў педагагічную прафесію	11	кабінет бел.мовы	10.00-10.45	Шука І.І.
ф. Уводзіны ў педагагічную прафесію	11	кабінет бел.мовы	11.00-11.45	Шука І.І.
ф. Уводзіны ў педагагічную прафесію	10	каб.гісторыі	10.00-10.45	Лашкевіч Г.К.
ф. Уводзіны ў педагагічную прафесію	10	каб.гісторыі	11.00-11.45	Лашкевіч Г.К.
РАБОТА БІБЛІЯТЭКІ				
Кніжная выстава да 115-годдзя М.Лужаніна “Часіны незабыўнага”	7-11	бібліятэка	10.30-11.00	Цабрук А.Р.
ГУРТКІ				

Гурток “Патрыёт”	5-10	інфарматыка	13.00-13.45	Хоміч А.А.
ПАДТРЫМЛІВАЮЧЫЯ ЗАНЯТКІ				
Гісторыя Беларусі	9	каб. матэматыкі	10.00 – 10.45 11.00 – 11.45	Хоміч А.М.
РАЁННЫ ЧЭМПІЯНАТ СІНХРОНАГА ТУРНІРУ				
Гульня “Што? Дзе? Калі?”	6-7	СШ № 4 г.Пружаны	10.00-12.00	Шука Г.А.
УРОКІ				
Працрўнае навучанне	10	каб.біялогіі	9.00-11.25	Бух Н.А.
РАБОТА КВПВ				
Прэзентацыя “Армія краіны на варце межаў Радзімы”	6	інфарматыка	10.30-11.00	Хоміч А.А.